

# ЗВЯЗДА

Орган ЦК КМКП(б), ЦВКІСНКБССР

№ 73 (6049) | 30 сакавіка 1938 г., серада | ЦНА 10 НАП.

## АБ ПРАВЯДЗЕННІ ВЫБАРАУ КІРЮЧЫХ ПАРТЫЙНЫХ ОРГАНУ

ПАСТАНОВА ЦЭНТРАЛЬНАГА КАМІТЭТА ВІП(б)

Прынцац неабходным правесці ў перыяд красавік—першая пало-  
ва чэрвя 1938 года выбары кірючых партыйных органаў ва ўсіх  
пярвічных, раённых, гарадскіх, акруговых, абласных, краевых і распу-  
бліканскіх партыйных арганізаціях.

Лічыць важнейшай задачай усіх партыйных арганізацій у наядо-  
дзячых выбарах забяспечыць выбранне ў кірючыя партыйныя орга-  
ны зусім правераных большевікоў, беззаетна адданых нашай партыі,  
вырабаваных у барацьбе з ворагамі народа і здолных да канца аба-  
ранаць справу комуністичнай партыі.

### ІНСТРУКЦЫЯ АБ ПРАВЯДЗЕННІ ВЫБАРАУ КІРЮЧЫХ ПАРТЫЙНЫХ ОРГАНУ

1. Пры правядзенні выбараў кірючых партыйных органаў неабходна строга кіравацца наступнымі прынцыпамі:

«Забароніць пры выбарах партоградзіў га-  
ласаванне спісам. Галасаванне праводзіць па  
асобных камітэтах, забяспеччыўши пры га-  
тым за ўсімі членамі партыі неабмежаванае  
права адводу камітэтаў і крэтыкі апошніх».

Установіць пры выбарах партоградзіў за-  
крытыя (тайнае) галасаванне камітэтаў».

2. Закрытым (тайным) галасаваннем выби-  
раюцца:

а) делегаты ад пярвічных партыйных арганіза-  
ций на раённых, гарадскіх партыйных камітэтах і

камітэтах пярвічных камітэтаў на пярвічных

камітэтах пярвічных арганізацій (там,зе якія пярвічныя

камітэты выбіраюцца апіртым галасаваннем

на пленумах апіртых камітэтаў.

3. Сакратары парткомаў пярвічных партыйных арганізацій, сакратары і члены біроў парткомаў, гар-  
комаў, акругомаў, аблкомаў, краікомаў, ЦК нац-  
комітэтаў выбіраюцца апіртым галасаваннем

на пленумах апіртых камітэтаў.

4. Правідзім і іншыя кірючыя органы партыі камітэці (ходы) выбіраюцца адкрытым галасаваннем у волькасці, вызначаемай самой камітэці (ходам).

У кірючыя органы камітэці і ў склад новавыбіраемых партыйных камітэтаў могуць быць выбіраюцца таксама делегаты пярвічных камітэціў з правам дарэдзячага голасу.

5. Выбары кірючых партыйных органаў пра-  
водзіцца пасля заслухання, абмеркавання і пры-  
наміца камітэці (ходам) рашэння на спра-  
вадзачаму накладу адпаведнага партыйнага камітэці і рэвізійнай камітэці.

Справаздача партыйных органаў пярвічных камітэтаў пасля заслухання, абмеркавання і пры-  
наміца камітэці (ходам) рашэння на спра-  
вадзачаму накладу адпаведнага партыйнага камітэці і рэвізійнай камітэці.

6. Правідзім выбараў партыйных камітэтаў (ходы) установіць волькасць члену і камітэту выбіраемых партыйных органаў.

7. Камітэты ў новыя склад кірючага партыйнага органа выноўваюцца з дэлегатамі і амбрекаваніем на пленумах апіртых камітэтаў партыі.

Пярвічнае амбрекаванне справараздачных дакла-  
дальніц на пленумах камітэтаў партыі не падбярую-  
цца на пленумную гэтых камітэтаў права высту-  
паша на пярвічных сходах і камітэціах з кры-  
тыкай кірацьця пярвічнай арганізаціі.

6. Перад правядзеннем выбараў партыйных камітэтаў (ходы) установіць волькасць члену і камітэту выбіраемых партыйных органаў.

7. Камітэты ў новыя склад кірючага партыйнага органа выноўваюцца з дэлегатамі і амбрекаваніем на пленумах апіртых камітэтаў партыі.

8. Пасля амбрекавання камітэту, супротив якіх паступілі адвоі, неабходна, у кожным асобым выпадку ў парыку апіртыгага галасавання, вырашаюць пытанне аб уключэнні ці не ўключэнні на-  
дай камітэту ў склад пярвічнай арганізаціі (ходам) для правядзення выбараў у кірючыя партыйныя органы закрытым (тайным) галасаваннем.

При гэтым неабходна падлічыць усе голасы як «за», так і «супротив».

Камітэты, супротив якіх адвоі, не паступі-  
лі, не стацьця ў апіртыгага галасавання і ўтво-  
рююцца ў спіс для правядзення выбараў закрытым (тайным) галасаваннем.

10. Перад правядзеннем выбараў кірючых партыйных органаў для падліку рэзультатаў галасавання пярвічнага камітэці (ходы) выбірае ад-  
крытым галасаваннем шчотную камітэту ю волькас-  
ці, установіць камітэці (ходам). Чле-

ні пярвічнага складанне спісаў і амбрекаванне  
іх апрача пасяджэння партыйнай камітэці (ходы) не дапускаецца.

Кожнаму ўдзельніку складу, делегату камітэці (ходы), які жадае выставіць туго ці іншую камітэту, у склад кірючага партыйнага органа, прэзы-  
дым камітэці (ходы) працдаўляе слова для агравінення пярвічнага складанне

шчотной камітэці (ходы) апрача пасяджэння камітэці (ходы) і для агравінення

шчотной камітэці (ходы) апрача пасяджэння камітэці (ходы) і для агравінення

шчотной камітэці (ходы) апрача пасяджэння камітэці (ходы) і для агравінення

шчотной камітэці (ходы) апрача пасяджэння камітэці (ходы) і для агравінення

шчотной камітэці (ходы) апрача пасяджэння камітэці (ходы) і для агравінення

шчотной камітэці (ходы) апрача пасяджэння камітэці (ходы) і для агравінення

шчотной камітэці (ходы) апрача пасяджэння камітэці (ходы) і для агравінення

шчотной камітэці (ходы) апрача пасяджэння камітэці (ходы) і для агравінення

шчотной камітэці (ходы) апрача пасяджэння камітэці (ходы) і для агравінення

шчотной камітэці (ходы) апрача пасяджэння камітэці (ходы) і для агравінення

шчотной камітэці (ходы) апрача пасяджэння камітэці (ходы) і для агравінення

шчотной камітэці (ходы) апрача пасяджэння камітэці (ходы) і для агравінення

шчотной камітэці (ходы) апрача пасяджэння камітэці (ходы) і для агравінення

шчотной камітэці (ходы) апрача пасяджэння камітэці (ходы) і для агравінення

шчотной камітэці (ходы) апрача пасяджэння камітэці (ходы) і для агравінення

шчотной камітэці (ходы) апрача пасяджэння камітэці (ходы) і для агравінення

шчотной камітэці (ходы) апрача пасяджэння камітэці (ходы) і для агравінення

шчотной камітэці (ходы) апрача пасяджэння камітэці (ходы) і для агравінення

шчотной камітэці (ходы) апрача пасяджэння камітэці (ходы) і для агравінення

шчотной камітэці (ходы) апрача пасяджэння камітэці (ходы) і для агравінення

шчотной камітэці (ходы) апрача пасяджэння камітэці (ходы) і для агравінення

шчотной камітэці (ходы) апрача пасяджэння камітэці (ходы) і для агравінення

шчотной камітэці (ходы) апрача пасяджэння камітэці (ходы) і для агравінення

шчотной камітэці (ходы) апрача пасяджэння камітэці (ходы) і для агравінення

шчотной камітэці (ходы) апрача пасяджэння камітэці (ходы) і для агравінення

шчотной камітэці (ходы) апрача пасяджэння камітэці (ходы) і для агравінення

шчотной камітэці (ходы) апрача пасяджэння камітэці (ходы) і для агравінення

шчотной камітэці (ходы) апрача пасяджэння камітэці (ходы) і для агравінення

шчотной камітэці (ходы) апрача пасяджэння камітэці (ходы) і для агравінення

шчотной камітэці (ходы) апрача пасяджэння камітэці (ходы) і для агравінення

шчотной камітэці (ходы) апрача пасяджэння камітэці (ходы) і для агравінення

шчотной камітэці (ходы) апрача пасяджэння камітэці (ходы) і для агравінення

шчотной камітэці (ходы) апрача пасяджэння камітэці (ходы) і для агравінення

шчотной камітэці (ходы) апрача пасяджэння камітэці (ходы) і для агравінення

шчотной камітэці (ходы) апрача пасяджэння камітэці (ходы) і для агравінення

шчотной камітэці (ходы) апрача пасяджэння камітэці (ходы) і для агравінення

шчотной камітэці (ходы) апрача пасяджэння камітэці (ходы) і для агравінення

шчотной камітэці (ходы) апрача пасяджэння камітэці (ходы) і для агравінення

шчотной камітэці (ходы) апрача пасяджэння камітэці (ходы) і для агравінення

шчотной камітэці (ходы) апрача пасяджэння камітэці (ходы) і для агравінення

шчотной камітэці (ходы) апрача пасяджэння камітэці (ходы) і для агравінення

шчотной камітэці (ходы) апрача пасяджэння камітэці (ходы) і для агравінення

шчотной камітэці (ходы) апрача пасяджэння камітэці (ходы) і для агравінення

шчотной камітэці (ходы) апрача пасяджэння камітэці (ходы) і для агравінення

шчотной камітэці (ходы) апрача пасяджэння камітэці (ходы) і для агравінення

шчотной камітэці (ходы) апрача пасяджэння камітэці (ходы) і для агравінення

шчотной камітэці (ходы) апрача пасяджэння камітэці (ходы) і для агравінення

шчотной камітэці (ходы) апрача пасяджэння камітэці (ходы) і для агравінення

шчотной камітэці (ходы) апрача пасяджэння камітэці (ходы) і для агравінення

шчотной камітэці (ходы) апрача пасяджэння камітэці (ходы) і для агравінення

шчотной камітэці (ходы) апрача пасяджэння камітэці (ходы) і для агравінення

шчотной камітэці (ходы) апрача пасяджэння камітэці (ходы) і для агравінення

шчотной камітэці (ходы) апрача пасяджэння камітэці (ходы) і для агравінення

шчотной камітэці (ходы) апрача пасяджэння камітэці (ходы) і для агравінення





## ПАСПЯХОВАЕ НАСТУПЛЕННЕ КІТАЙСКІХ ВОЙСК НА ФРОНЦЕ ЦЯНЬЦІНЬ-ПУКОУСКАЙ ЧЫГУНКІ

ХАНЬКОУ, 28 сакавіка. (БЕЛТА). Контратакі кітайскіх войск на фронце падуничага ўчастка Цяньцинь-Пукоускай чыгункі ў правінцы Шаньдун ператварыліся ў агульнае наступленне па ўсюму фронту. На цэнтральным участку кітайскіх войскі над камандаваннем Чан Цзі-чана наехлі японскій дывізіі колькасцю ў 20 тысяч чалавек расшуше паражэнне. Ноччу 27 сакавіка яны адблі ў японцаў горад Лінчжан па Цяньцинь-Пукоускай чыгункі. Японцы адступаюць па ўсходнім напрамку, бо адступленне па чыгунныі перагароджана буйнымі кітайскімі атрадамі, якія наступленне.

## АЎСТРЫ—ВАЕННАЯ БАЗА „ТРЕЦІЯ ИМПЕРЫ”

БЕРЛІН, 28 сакавіка. (БЕЛТА). Германскія знаходзіцца ў Вене, выступіў з прамовай аб «гаспадарчай пра-gramme» для Аўстрыі. Сутнасць «пра-gramme» зводзіцца да таго, што аўстрыйскі народ павінен узімь на сябе велізарныя зяжар атракаў, звязанных з падрэхтоўкай фашистскай Германіі новай вайны, а сама Аўстрыя ператваршае ў новую ваеннаю базу Германіі.

«Гаспадарчая программа» Германія прадугледжвае ў першую чаргу неадкладнае разгромаванне будаўніцтва венскай аэробазы, 1100-кілометравай стратэгічнай аўтострады, расшырэнне хімічнай і целюлоіднай прамысловасці і т. д. Германія падкресліў, што «гаспадарчая

## НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

### УСХОДНІ (АРАГОНСКІ) ФРОНТ

Афіцыяльнай звонда іспанскага міністэрства абароны паведамляе, што 28 сакавіка днём адбыўся лютыя бойі па гораду Фрага. У результатзе штых вогняў було распушкіанскіх войскі выбыті мяжечнікам з іх пазіціі, камандуючымі на гародам. Паўторны атака мяжечнікаў заняла Фрагу.

На поўдні ад ракі Эбро адбываліся масічныя бойі на прамежкі Манірою і на дарозе з Агуаніна на Ворыта.

Мяжечнікам удалося заніць Муэла да Талалайя, анака, у результатзе контракта распушкіанскіх мяжечнікаў было апінкты.

У сектары Каспе ўсе атакі мяжечнікаў былі адбіты.

### ПАУДНЕВЫ ФРОНТ

На фронце Андалузіі мяжечнікі на 33 салдаты загінуўшыі без вестак.

## ПОЛЬСКІЯ САЮЗНІКІ ГЕРМАНСКІХ АГРЭСАРАЎ

ВАРШАВА, 29 сакавіка. (БЕЛТА). Польскі ўрадавы друк усімі спосабамі падтрымлівае германскіх фашистак па ўзманині, націску на чехаславацкіх ўладах.

Газеты спачувальна каментуюць палітычную работу германскай і славацкіх клерикалаў у Чехаславакіі.

Разам з тым польскія газеты на відным месцы паведамляюць аб стварэнні ў Тэшыні (Чехаславакія) «Аб'яднання славацкіх збліжэнні будучы толькі пустой фразай».

прычым у 30 месцах разбурана палатка.

26 сакавіка японцы, абараняўшыя важны ў стратэгічных адносінах горад Цзінін (на паўднёвым заходзе ад Янчжу), атакавалі пазіцыі кітайцаў. Пасля двухгадзіннага бою кітайскія войскі перайшлі ў контранаступленне і ў ноч на 27 сакавіка ўзялі Цзінін. Па апошніх вестках, кітайцы ўзялі таксама станцыю Даванькоу па Цяньцинь-Пукоускай чыгункі. Японцы адступаюць па ўсходнім напрамку, бо адступленне па чыгунныі перагароджана буйнымі кітайскімі атрадамі, якія наступленне.

БЕРЛІН, 29 сакавіка. (БЕЛТА). Па распаряджэнню Гітлера для Аўстрыі арганізація дзялітава тры батальёны гітлераўскіх ахондных атракаў (СС), якія будуць размешчаны ў Вене, Кіеве, Генфурфе і Инсбруку. Три фашыстскія атракі ствараюцца ў Лінцы. Пераважная частка каманднага складу гэтых батальёнів складаецца з гітлераўцаў, і т. д. Германія падкресліў, што «гаспадарчая

программа» Германія прадугледжвае ў першую чаргу неадкладнае разгромаванне будаўніцтва венскай аэробазы, 1100-кілометравай стратэгічнай аўтострады, расшырэнне хімічнай і целюлоіднай прамысловасці і т. д. Германія падкресліў, што «гаспадарчая

программа» Германія прадугледжвае ў першую чаргу неадкладнае разгромаванне будаўніцтва венскай аэробазы, 1100-кілометравай стратэгічнай аўтострады, расшырэнне хімічнай і целюлоіднай прамысловасці і т. д. Германія падкресліў, што «гаспадарчая

программа» Германія прадугледжвае ў першую чаргу неадкладнае разгромаванне будаўніцтва венскай аэробазы, 1100-кілометравай стратэгічнай аўтострады, расшырэнне хімічнай і целюлоіднай прамысловасці і т. д. Германія падкресліў, што «гаспадарчая

программа» Германія падкресліў, што «гаспадарчая